

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

162 (674) | 14 ліпеня 1940 г., нядзеля | ЦЕНА 10 КАП.

Першыя вынікі работы па-новому

Мінула 17 дзён з часу апублікавання Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР...

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР, накіраваны на далейшае ўмацаванне абароннай магутнасці...

Няма тако прадпрыемства ў нашай рэспубліцы, на якое не паділася б роўна каўпачына працы...

На прадпрыемствах амаль ліквідаваныя сучасныя рабачыя сілы — адна з галоўных пераходных перадач...

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР вымагаў спрыяць рабочым, інжынерам, тэхнічнаму персаналу і служачым...

Многа такіх прыкладаў можна прывесці з кожнага прадпрыемства рэспублікі...

Але ўсё зробленае за прайшоўшыя дні з'яўляецца толькі пачаткам сапраўднай большэвіцкай барацьбы...

Прыём балгарскага пасланніка п. І. Стаменав тав. В. М. Молатавым

13 ліпеня г. г. Старшыня Соўнаркома Народны Камісар Замежных Спраў Узесаюз ССР тав. В. М. Молатаў прыняў новага Надзвычайнага Пасланніка і Поўнамоцнага Міністра Батарыі п. І. Стаменав.

ручэнныя верыцельных грамад пасланнікам Грэцыі п. Х. Дыямантапулос

13 ліпеня Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР т. М. І. Калінін прыняў Поўнамоцнага Міністра Грэцыі п. Х. Дыямантапулос, уручыўшага свае верыцельныя граматы.

Урадавы прагляд выступлення фізкультурнікаў БССР на ўсесаюзным фізкультурным парадзе

Учора на мінскім стадыёне дынамічна і з'яўляецца толькі пачаткам сапраўднай большэвіцкай барацьбы...

У ЦК КП(б) Беларусі. У Наркамфіне СССР. Рэалізацыя пазыкі Трэцяй пяцігодкі. Падпіска на рэспубліку. 45 тысяч рублёў навукаў.

РЭАЛІЗАЦЫЯ ПАЗЫКІ ТРЭЦЬЯЙ ПЯЦГОДКІ У Наркамфіне СССР

ПАЗЫКА ТРЭЦЬЯЙ ПЯЦГОДКІ ПЕРАВАЙНАНА НА 1.060 МІЛЬЯНА РУБЛЕУ. Выпушчана 2 ліпеня г. г. пазыка Трэцяй пяцігодкі (закончыўся трэцяга года) на суму ў 8 мільярд рублёў...

ПАДПІСКА ПА РЭСПУБЛІЦЫ

Да 11 гадзін 13 ліпеня сума падпіскі па БССР дасягнула 292.594 тыс. рублёў, на заходніх абласцях рэспублікі — 96.354 тыс. рублёў.

Завяршаюць рэалізацыю пазыкі

БРЭСТ, 12 ліпеня. (БЕЛТА). Вярэйская абласць — напярэдні заахвочаная рэалізацыя пазыкі. На 12 ліпеня агульная сума падпіскі дасягнула 16.377 тыс. рублёў.

45 тысяч рублёў наяўнымі

ЗАСЛАЎЬ. Паспяхова праходзіць рэалізацыя пазыкі сярод калгаснага насельніцтва раёна. Асобныя сельсаветы ўжо закончылі рэалізацыю пазыкі.

УБОРКА КАЛГАСНАГА ўРАДЖАЮ

ГРОДНА, 13 ліпеня. (БЕЛТА). Стаць гадзіны ліпеня дні. На палд пачаўся сабраць калгасны ўраджай. Наўсёсеа калгасны прыступілі да ўборкі.

ПРЫСТУПІЛІ ДА ЦЕРАБЛЕННЯ ІЛНУ

ЧАБУСЫ, 13 ліпеня. (БЕЛТА). На калгасных палях дасявае багаты ўраджай ільну, які месцімі дасягнуў ранішай жоўтай спекасі і гадоў да цераблення.

АНГЛА-ГЕРМАНСКАЯ ВАЙНА

ЛОНДАН, 13 ліпеня. (ТАСС). Міністэрства авіяцыі паведамляе: «У ноч на 12 ліпеня ангійскія бомбардзіроўшчыкі зрабілі налёты на аэрадромы Галандыі, у тымсяма на ваенныя заводы, коменныя печы і іншыя аб'екты Германіі.

Зводка германскага камандавання

ВЕРЛІН, 13 ліпеня. (ТАСС). Германскае камандаванне перадае наступную зводку: «Некалькі гандзельных параходаў у пачатку аперацыі прыпынілі свае рейсы.

СТАНОВІШЧА ВА ФРАНЦЫІ

НЬЮ-ЁРК, 13 ліпеня. (ТАСС). Газета «Нью-Йорк таймс» паведамляе, што неакупіраваная частка Францыі зусім ізалявана ад акупіраванай.

КАУНАС НАПЯРАДНІ ВЫБАРУ

КАУНАС, 13 ліпеня. (ТАСС). Заўтра адбудуцца выбары ў літоўскі сейм. На ўсё 12 выбарчых участках сталяцца нікія напружаныя работа.

СТРАТЫ ГЕРМАНСКОЙ АВІАЦЫІ

ЛОНДАН, 13 ліпеня. (ТАСС). Міністэрства авіяцыі перадае, што за апошні тыдзень знішчаны 72 германскія самалёты, прымаўшы ўдзел у аперацыях супроць Анліі.

Зетонскія працоўныя падтрымліваюць навіцаруу групы «Саюз працоўнага народа Зетоні». Выбарчыя лоўнігі групы «Саюза працоўнага народа Латвіі».

У ЦК КП(б) БЕЛАРУСІ

Цэнтральны Камітэт Комуністычнай партыі большэвікоў Беларусі абмеркаваў пачыненне аб стане палітасветработы ў Мінскай абласці.

Падпіска па рэспубліцы

Да 11 гадзін 13 ліпеня сума падпіскі па БССР дасягнула 292.594 тыс. рублёў, на заходніх абласцях рэспублікі — 96.354 тыс. рублёў.

Завяршаюць рэалізацыю пазыкі

БРЭСТ, 12 ліпеня. (БЕЛТА). Вярэйская абласць — напярэдні заахвочаная рэалізацыя пазыкі. На 12 ліпеня агульная сума падпіскі дасягнула 16.377 тыс. рублёў.

45 тысяч рублёў наяўнымі

ЗАСЛАЎЬ. Паспяхова праходзіць рэалізацыя пазыкі сярод калгаснага насельніцтва раёна. Асобныя сельсаветы ўжо закончылі рэалізацыю пазыкі.

УБОРКА КАЛГАСНАГА ўРАДЖАЮ

ГРОДНА, 13 ліпеня. (БЕЛТА). Стаць гадзіны ліпеня дні. На палд пачаўся сабраць калгасны ўраджай. Наўсёсеа калгасны прыступілі да ўборкі.

ПРЫСТУПІЛІ ДА ЦЕРАБЛЕННЯ ІЛНУ

ЧАБУСЫ, 13 ліпеня. (БЕЛТА). На калгасных палях дасявае багаты ўраджай ільну, які месцімі дасягнуў ранішай жоўтай спекасі і гадоў да цераблення.

АНГЛА-ГЕРМАНСКАЯ ВАЙНА

ЛОНДАН, 13 ліпеня. (ТАСС). Міністэрства авіяцыі паведамляе: «У ноч на 12 ліпеня ангійскія бомбардзіроўшчыкі зрабілі налёты на аэрадромы Галандыі, у тымсяма на ваенныя заводы, коменныя печы і іншыя аб'екты Германіі.

Зводка германскага камандавання

ВЕРЛІН, 13 ліпеня. (ТАСС). Германскае камандаванне перадае наступную зводку: «Некалькі гандзельных параходаў у пачатку аперацыі прыпынілі свае рейсы.

СТАНОВІШЧА ВА ФРАНЦЫІ

НЬЮ-ЁРК, 13 ліпеня. (ТАСС). Газета «Нью-Йорк таймс» паведамляе, што неакупіраваная частка Францыі зусім ізалявана ад акупіраванай.

КАУНАС НАПЯРАДНІ ВЫБАРУ

КАУНАС, 13 ліпеня. (ТАСС). Заўтра адбудуцца выбары ў літоўскі сейм. На ўсё 12 выбарчых участках сталяцца нікія напружаныя работа.

СТРАТЫ ГЕРМАНСКОЙ АВІАЦЫІ

ЛОНДАН, 13 ліпеня. (ТАСС). Міністэрства авіяцыі перадае, што за апошні тыдзень знішчаны 72 германскія самалёты, прымаўшы ўдзел у аперацыях супроць Анліі.

ПАРТИЙНА ЕЖИЦЦЯ

КРОУННАЯ СПРАВА ПАРТИЙНОЙ АРГАНІЗАЦЫІ

«Палесдрук» сістэматычна перавыконвае вытворчую праграму па ўсёх паказальніках. План першага паўгоддзя калектыву выканаў на пяць дзён раней тэрміну. Паслядова выканана чэрвеньская праграма. Фабрыка да дзяржаве вышлала на сямі тысяч рублёў вучнёўскія шывы і іншыя тавары шырокага спажывання.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб пераходзе на 8-гадзінныя рабочыя дзень, 7-дзённы тыдзень і аб мерапрыемствах па барацьбе з прагнужыцтвамі і летунямі з'явіўся магчымым стымулам дасягнення росту прадукцыйнасці працы. Ён паказаў, якімі невычарпальнымі рэзервамі ўлада наша вытворчасці.

Перад партыйнай арганізацыяй і кожным камуністам па ўсё шырокаму складзе асяродка пашураваць гэта выдатны закон, дасячы яго да сэнсаўнага кожнага рабочага, служачага і інжынера-тэхнічнага работніка, усмерна дамагчыся адміністрацыі прадпрыемства поўнасна ажыццявіць намеры і ва Указе мерапрыемстваў.

На мітынгах, прывечаных агулвабаванню зварота ВПС і Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, калектывы фабрыкі з пачуццямі глыбокага задавалення вітаў мерапрыемства саветаў Урада. Чэсны і добрасумленныя рабочыя, якія складаюць пераважную большасць на прадпрыемстве, з пагарнай адносінай да злых дэзаарганізатару вытворчасці.

Абразы і насяі мітынга партбюро сумесна з дэпартаменту склікала на нараду ўсё начальніцтва пехаў, бригадзіраў, падбіраўшчыкаў і актыву. Перад імі была паставлена задача не абыякавацца толькі аднымі гутаркамі і чыткамі, а ўсемерна дамагацца паспяховага правядзення ў жыццё новага закона.

Рабочыя прад'явілі зараз да камандзіраў вытворчасці вялікія патрабаванні. Яны хочунь, каб рабочае месца было свечасова падрыхтавана, добра наладжаны машыны, каб рабочыя свечасова забяспечвалі неабходны інструмент і інструменты. На нарадзе майстраў мы абмеркавалі пытанне як лепш арганізаваць работу, каб забяспечыць выкананне праграмы, павысіць прадукцыйнасць працы.

Агітары і бясцёмкі атрымалі канкрэтныя ўказанні як арганізаваць масавую работу вакол новага закона. Падбіраўшчыкі ў пехах на канкрэтныя прыклады з жыцця фабрыкі паказалі ва што абыякавыя прадпрыемству пачуццёвыя рабочыя сілы, які абываюцца на вытворчасці спавязаны і прагнужыць. Начальніцтва па на выбрав шчыткі камуніст тав. Леўін прывёў факт, калі па віне аднаго прагнужыцтва некалькі гадзін прастаяў пехаў канвер.

У пачу прывяжыва гутарку праваду камуніст, начальніц пеха тав. Фарман. Пэх гэты выканаў паўгоддзя праграму на 122 проц. і трыма пераходны сінт

Фабрыкі. Гутарка была вельмі ажыццявае. Рабочыя задавалі многа пытанняў. Іх цікавілі новыя нормы выпрацоўкі, распарадка работы фабрыкі. На ўсе пытанні былі даны чоткія, вычарпальныя адказы.

Першыя дні работы па-новому гавораць аб тым, што калектывы фабрыкі глыбока ўсвядомілі велізарнае значэнне Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР. Пры надыходзе 60 рабочых вытворчых план перавыканваецца. План першай декады ліпеня па павышаных нормах выканан на 112,9 проц. Па сярочных падліках, пераход на 8-гадзінныя рабочыя дзень і 7-дзённыя рабочыя тыдзень дасягчыся ў канцы года атрымаць дадатковую прадукцыю на 2.250 тысяч рублёў.

Значна ўмацавалася вытворчая дысцыпліна. На працягу 10 дзён не было ні аднаго выпадку прагнужыць і спавязанні. Толькі 11 ліпеня мелі месца два выпадкі спавязанні і адзін прагнужыць. Да прагнужыцтва прымаюцца меры згодна закону.

Пад асобым нагляд узятая намі група малодзых рабочых, якія да Указа выдараваў з прадпрыемства на прадпрыемстве. З імі пасобку гутараць члены партбюро. Малады токар тав. Доўгі—быў беспрытульным, на прадпрыемстве ён атрымаў кваліфікацыю. Хоцён капрызнічаў, прабаваў змяніць месца работы. Пасля неаднаразовай гутаркі з ім ён стаў адным з прыкладных рабочых фабрыкі. Пасля індывідуальных гутарак інаш стаў адносна да вытворчасці рабочы тав. Хавін і іншыя.

На адкрытым партыйным сходзе, дзе прысутнічала многа беспартыйных рабочых, мы абмеркавалі пытанне аб стане на фабрыцы рацыяналізатарскі і вынаходніцкай справы. За апошні час ўзмацніўся прыток рацыяналізатарскіх прапаноў, якія даюць вялікі эфект у сансе павышэння прадукцыйнасці працы.

Рабочыя многатраўнамі вышлілі пекальні нумары газет, прысвечаных барацьбе за ажыццяўленне Указа. Вялікую дапамогу ў ажыццяўленні на фабрыцы Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аказвае камсамольскі калектыву. Камсамольскія агітары выдунь сярод моладзі масавую работу, выхоўваюць у іх камуністычныя адносіны да працы.

Вялікі абавязкі ўскладаюцца на профарганізацыю. Намі наменаны канкрэтныя мерапрыемствы па паліпашэнню культуры і абслугоўвання рабочых, наладжанню работы сталовай, прыстасаванню да новых умоў работы дзіцячых устаноў. Безумоўна, «Палесдрук», які і многі іншыя прадпрыемствы, мае ашча многа сэрпчых рэзерваў для павышэння прадукцыйнасці працы. Неабходна гэтыя рэзервы выніць і рэалізаваць. За вырашэнне гэтай задачы партарганізацыя сумесна з гаспадарнікамі і ўсім калектывам рабочых павінна ўзяцца з усёй настойлівасцю.

Ф. А. ДУБНОУ, сакратар партбюро фабрыкі «Палесдрук», Гомель.

КОМСАМОЛЬСКАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ, ЯКАЯ НЕ ЗМАГАЕЦЦА ЗА РЭАЛІЗАЦЫЮ УКАЗА

Пераважная большасць (78 процантаў) моладзі мінскага заводу «Ударнік» — моладзь.

Асабліва важнае значэнне тут набыла работа арганізацыі камсамола. Іменна камсамола, у першую чаргу, абавязан раз'ясніць моладзі задачы сацыялістычнага будаўніцтва, прыняццель яе да актыўнага ўдзелу ў жыцці прадпрыемства, выхоўваць кожнага маладога чалавека ў духу камуністычных адносін да працы.

На жаль, нічога падобнага не гавя скажаць аб арганізацыі ЛКСМБ заводу «Ударнік» (сакратар тав. Біляў). Заводскі камсамола не ацываецца, ён сапраўды арганізацыя і выхавальнік рабочай моладзі. Гэтым у азначай меры можна вытлумачыць той факт, што многі маладыя рабочыя заводу не па-камуністычнаму адносіна да працы. Асобныя дэзаарганізатары вытворчасці з ліку заводскай моладзі аснона парашаюць Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР.

Дэпартамент перадава органам суду і пракуратуры матэрыялы аб 5 рабочых, напрушаных Указ. Усе яны юнакі, маладыя рабочыя.

Малады рабочы Рубенчык прываваў на заводзе 8 месяцаў. 27 чэрвеня ён з'явіўся на работу з намерам пакінуць завод. За некалькі хвілін да гукна Рубенчык падшоў да табельчыка і аддаў яму табельны нумар.

— Я іх дамоў. — Я іх дамоў? — запытаў табельчык. — Вельмі проста: на заводзе больш працаваць не буду.

Але праз два дні Рубенчык зноў з'явіўся ў пеха, зрабіўшы выгляд, што ні чаго асаблівага не адраўнаса.

За сававольнае пакіненне прадпрыемства суд 4-га участка прыгаварыў Г. М. Рубенчыка на 3 месяцы пазбаўлення волі.

Зважана-6, што з гэтага выпадку грамадскія арганізацыі заводу зрабіць адвядзенні большэпшых вывады. Іны абавязаны былі ўсемерна дамагацца моладзі глыбока ўсвоіць і правільна ацніць сутнасць Указа, важнасць і неабходнасць у сучаснай міжнароднай абстаноўцы мерапрыемстваў, вызначаных Указам. Грба было неадкладна заастрыць увагу на павышэнні авангарднай ролі камсамольнаў на вытворчасці; зніць грамадскую думку супроць прагнужыць маладога рабочага Рубенчыка.

Ні партыйная, ні камсамольская арганізацыі гэтага не зрабілі.

Тым часам малады рабочы адзін за другім робіць прагнужыць і саманяльча пакідаюць прадпрыемства.

Зборшчык Апіловіч сістэматычна спавязана па паўгоддзі і больш. Робіць прагнужыць і прыходзіць на работу ў п'янім выглядзе штэмаўшчыку Дубіні.

5 ліпеня штэмаўшчык Страшыніскі падарыў у майстра пеха адпущыць яго з работы.

— У мяне дома лажыць хворая маці, — матывіраваў ён сваю просьбу.

Майстар рашыў перайсці з імпрэтарам заводу. Страшыніскі, не чакаючы адказу, саманяльча пакінуў пеха.

У той-жа дзень было ўстаноўлена, што Страшыніскі прычына апушчаў майстра, у яго маці усюм няна. Сапраўдна-ж прычыну прагнужыць Страшыніскі сам раслуцываў на другі дзень.

— Гуляць захачаўся, воць і пайшоў. За 10 месяцаў сваёй работы Страшыніскі ўжо адзін раз пакінуў завод. Але хутка вярнуўся. Вероты для дэзаарганізатару сацыялістычнай агулвабаванню на заводзе «Ударнік» былі шырока атчынены.

Адзак на гэты раз крылі летуна былі абразаны. 11 ліпеня ён частку і прац народным судом. І суд прыгаварыў І. С. Страшыніскага да 6 месяцаў прымушовай работ з вылікам 25 проц. з зарплатам.

Побач з Страшыніскім 11 ліпеня з'явіўся на завод пачунак камсамола Сухонікі. Ён штэмаўшчык у тым-жа пеха, што і Страшыніскі. 30 ліпеня ён паехаў з пёйкай кампаніяй на вёску п'яністваваць, прагнужыць і 1-га ліпеня.

На заводзе пачынаў такое з'явіцца нармальным. Ні на камсамольскіх групах штэмаўшчыка пеха, ні на заводскім камсамольскім сходзе — нідзе не абмеркавалі ганебны ўчынак Сухонікі. Прагнужыць хадзіў на заводзе 10 дзён з камсамольскім білетам у кішэні.

У якасці сведкі ад заводу з'явіўся на суд начальніц пеха камуніст тав. Тарайкевіч. Усім мерамі ён імкнуўся зменшыць міну «вельмі глыбока камсамольца», «добрага работніка» Сухонікі. Але не ўдалося абараніць прагнужыць. Суд справядліва прыгаварыў І. С. Сухонікі да 5 месяцаў прымушовай работ з вылікам 25 проц. зарплатам.

Міраўнікі партыйнай і камсамольскай арганізацыі заводу «Ударнік» сталі на шлях дэмакратычна, непрыніжанага палыходу да рэалізацыі новага дзяржаўнага закона аб працы. Грубую памылку гэтых кіраўнікоў грба неадкладна выправіць.

С. КОНАНАУ.

ХТО-Ж АДКАЗВАЕ ЗА ВЫМУШАНЫЯ ПРАСТОІ?

Велізарны корпус Віцебскага паравознага дэпо. Сямі сямнаццаці паравозаў розных сэрый пасля таго, як яны скасіліся тысячы кілометраў шляху. Адны патрабуюць рамонт, іншыя грба зрабіць агульня або змяніць дэталі. Круцнця сутні тут не спішае работа.

У паравозным дэпо мятворчы рытм павінен быць асабліва чоткім. Ад свечасовага і высокакачэснага рамонтна паравозу залежыць свечасовае адпраўленне паласоў па намячанаму маршруту. Кры-вабасоўскае выхаванне складаваў п'яна-кай вагі. Неадрама-ж чыгуначны транспарт вызываюць у нас родныя братам Чырвонай Арміі. Моцная дысцыпліна, высокаадукаваныя адносіны да працы — воць той павіна характарызаваць кожнага валяніка і «маленькага» чалавека, які працуе на чыгуначным транспарце.

Так яго бачыць і на справе. Перадавыя людзі дэпо — штэмаўшчыкі ў сваёй штодзённай работе працягваюць сапраўдныя працоўныя героі. Зваршчыкі тт. Ігнатьев і Вялкоўскі сістэматычна даюць па 3—4 нормы за змену. Таку-ж норму дае штодзёна маляр т. Пятроў. На 300 проц. выхоўваюць штодзёна сваю норму токар тт. Чорнабарысаў і Анур'евы. Гэтыя скаронныя людзі падсобна-механічнага пеха з кожным днём усё больш павышаюць сваю прадукцыйнасць працы.

Такія энтузіясты сацыялістычнай працы бачыць і ў іншых пехах дэпо. Сясеры-прэмаасамішчыкі аўтаматнага пеха тт. Понікаў і Дур'яў выхоўваюць сваю норму на 312—325 проц. Па 3 і больш норму за змену даюць сясеры-аўтаматчыкі тт. Даврава і Загрэўскі. Сясер тав. Арлоў, які стаіць на прапосе рамонтна насасоў, сваю норму выхоўвае на 350 проц., а токар тав. Кур'янаў даваў да 500 і больш процантаў. Так, канкрэтныя большэпшчыкі справы адказваюць перадавымі дэпо на Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб пераходзе на 8-гадзінныя рабочы дзень.

Але, на жаль, высокапрадукцыйныя штэмаўшчыкі часта сустракае на сваім шляху многа перагнужыць і тормазаў. Асабліва гэта мае месца ў падсобна-механічным пеха. Больш таго, тут чымусьці ўзаконілі рабочы дзень працягласцю ў 7 гадзін 40 мінут вапсроку Указу Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб 8-гадзінным рабочым дні. Але і гэтыя 7 гадзін 40 мінут таксама вельмі часта бываюць фіктыўнымі. Штэмаўшчыкі прастой з'яўляюць дарагі рабочы час. Звернецца да фактаў.

Пад'ямаючы пеха (майстар тав. Дакаменка) пачынае быць 2 ліпеня з'явіць у рамонт падсобнаму пеху дэталі паравоза № 121. У сапраўдны-ж дэталі былі амяны на рамонт толькі 3 ліпеня вечарам. Гэта напрушыла ўсё тэхналагічнае правас падсобнага пеха. На працягу 2-х дзён — 2 і 3 ліпеня падсобны пех быў загрузан ўсяго толькі па 50 проц. Многія рабочыя, які, напрыклад, бандажнікі тт. Пятсекаў, Ульянаў, Часоў, Кукушнік, Шабакоў, Когаў і іншыя — усё гэтыя два дні зусім не працавалі. Дзесьці гадзін дараго работачага часу пайшлі на вепер. А гэтым хвалючым факце нам горачаў у сэрцы расказаў майстар падсобна-механічнага пеха тав. Архіпаў.

А колькі кантоўнага часу прыходзіць дарама трапіць з-за няасвоенага забавачэння рабочых патрабаванні дэталі, на тэрміналі і інструментах? Гэты шты, напрыклад, адзін стары кадары работчэ дэпо, вылітыя рацыяналізатар Станіслаў Антонавіч Волах:

— Я прагнужыць токарна-механічнага пеха. Займаюся расточкай поршневых і залатных цыліндраў. Сорамна сказаць, але ўвесь дзень 8 ліпеня я прастануў. Работы было многа, але ў нас на 2 матары бачы ўсёго толькі адзін шпалат. І воць з-за адсутнасці гэтага шпалата ўвесь мой 8-гадзінны рабочы дзень марна ваянуў.

Такі прыкладу можна прывесці многа. У гэты-ж дзень, 8 ліпеня токар т. Сеталаў прышоў на работу ў 5 гадзін і да 7 гадзін не мог прыступіць да работы з-за адсутнасці раскоў. Па гэтай-жа прычыне з-за незабавачэння рабочым інструментам стучальшчыца т. Краўчынская ў пачатку 7 і 8 ліпеня не прапала ўвесь час.

Брыгадзір т. Бенала заваўна, што газаваршчыкі загрузаны толькі на 50 проц і мекіні — процантаў на 70. Прычына та-ж. Іх не забавачваюць у патрабаванні кожнага мінутарам, латуноў, бабітам і іншымі матэрыяламі. Электраваршчыкам не выхоўваць спетывацкі і ад гэтага частасіліся вылікі ажыццяў.

Мы пачыналі ў іншых пехах дэпо, але і там прышлось пачуць вельмі прываляныя весткі. У пеха дэталі прагнужыць паравоз № 404 стаў на рамонт 3 ліпеня. Прагнужыць паравоза можна было зрабіць за адну змену, але з-за незабавачэння рэсурсаў паравоз прастаяў на калаве 8 сутак: 3, 4 і 5 ліпеня.

Усе гэтыя факты варварскага растрапарывання дараго работачага часу, шкваліч прастой людзей і штыны «не заваўнаць» ні начальнік палавознага дэпо т. Дровін, ні намеснік начальніка дэпо па рамонтна тав. Гусев. Тут-жа, літаральна пад бачам знаходзіцца партыйнае бюро паравознага дэпо (сакратар т. Гутаровіч). Партбюро асабліва свой кантроль над вытворчасцю, не ўважыўшы ў дэталі пачыты пехаў і участак, не ўважыліе барацьбу за большэпшы рэалізацыі Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР.

Калі мы ўвоцнілі ў паравознага дэпо, адзін рабочы голасна выказаў такую мысьль:

— Увесь наш калектыву паравознага дэпо горача абавязваецца зварот ВПС і Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР. Летуні, прагнужыць і іншыя дэзаарганізатары вытворчасці павінны быць сцота пакараены. Але чаму не прытыявацца да аднааспін людзі, па віне якіх рабочыя непрацуюць пачыты прастой?

Ш-ж гэтыя людзі не тым-ж сямля дэзаарганізатары сацыялістычнай вытворчасці?

3. ЛАРЫСАУ.

ЯК Я Вывучаю гісторыю ВКП(б)

Павышэнню свайго ідэйна-палітычнага ўзроўню я аддаю самую сур'ёзную ўвагу. У канцы мінулага года прыступіў да глыбокага вывучэння «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)».

Гэту скарочаную марксізма-ленінізма я вывучаю наступным чынам. Спачатку ўважліва прачытаваю раздзел, прадумваю і падкрэслваю ў кнізе асноўныя моманты прагнужыць. І толькі пасля прыступаю да кампектывавацца. Такі метад дае магчымасць лепш асвоіць матэрыял і паўтарыць прайздэнае.

Часта ў мяне сустракаюцца незразумелыя пытанні. Іх я вырашаю ў таварыскай гутарцы з найбольш падрыхтаванымі таварышамі. Выдзючы вышкі, што сваймі сіламі не магуць выясніць тое ці іншае пытанне. Тады я звяртаюся за падказкай у адзін прамаганды і агітацыі райкома партыі, дзе атрымаваю кваліфіцыравана дакладныя адказы.

У вывучэнні гісторыі партыі не абмяжоўваецца толькі падручнікам. Свае веды я ўмацоўваю вывучэннем твораў Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна. За гэты час я

Ужо прачытаў такі творы: «Дыалектыка прыроды» — Энгельса, творы Леніна — «Што такое прыяцелі народа» і як яны ваяуюць супроць сацыял-дэмакратыў», «Што рабіць?», «Імпэрыялізм, як вышэйшая стадыя развіцця капіталізма» і іншыя.

Акрамя гэтага я ўважліва чытаю ўсе кансультацыі і матэрыялы, якія арукуюцца ў газетах і журналах у дапамогу вывучаючым гісторыю ВКП(б). Ва многіх мне дапамагаюць у вучобе і лекцыі, якія праводзіцца ў раённым партыйным кабінете.

Адначасова з вывучэннем твораў класікаў марксізма-ленінізма я чытаю мастак літаратуры. Напрыклад, за апошні час прачытаў такі кнігі, як «Нараджэння бур'я», і «Як гартавалася сталь» Н. Остроўскага, «Вайна і мір» І. Н. Талстога, «Сталіно» Атры Барбоса і т. д.

Глыбокае вывучэнне гісторыі ВКП(б) значна дапамагае мне ў практычнай рабоце. Грэскі раён.

Ф. А. ДУБНОУ, работнік райза.

Будуем магутны марскі і акіяніскі флот

Суднабудаўнічая прамысловасць СССР правядзе Дзень Ваенна-Марскага Флота, які агуль свай работы, які правяруе выканання важнейшых і пачотных заданняў па будаўніцтву караблёў для вялікага марскога і акіяніскага флота краіны Советав.

Разам з ростам усёй нашай краіны суднабудаўнічая прамысловасць за годы сталініскіх пяцігодкаў прайшла вялікі шлях развіцця.

У спадчыну ад царскай Расіі маладая Саветская рэспубліка атрымала адстагую суднабудаўнічую прамысловасць, пачынаючую самастойна будаваць баявыя караблі. Царская Расія адставала ад цэлага раду марскіх дзяржаў: у канцы мінулага стагоддзя і да вайны 1904—1905 годаў яна займала трэцяе месца ў свеце па сіле свайго марскога флота. Далеішая ўмацаванне флота і развіццё суднабудаўніцтва залежала ад стану прамысловасці, у першую чаргу — металургіі, машынабудаўніцтва і электратэхнікі. Не маючы свайго магутнага машынабудаўніча і электратэхнічнай базы, царская Расія, будучыя караблі, купіла вельмі частку механізмаў да іх за граніцай.

Страты рускага флота ў вайне 1904—1905 годаў асуцнілі Расію на шостае месца па сіле флота, а ў вайне 1914—1918 г. яна займала ўжо сямёе месца. Адстагую суднабудаўніцтва цяжка адбылася на марской магутнасці Расіі.

Пасля грамадзянскай вайны і ітэрвенцыі маладая Саветская рэспубліка прыступіла да аднаўлення прамысловасці. Намала працы было пакладзена на адраджэнне суднабудаўнічых заводаў. У годы аднаўлення перадыда, у годы першай пяцігодкі яны разгарнулі велізарнае ваенна-марское будаўніцтва.

У магутнай саветскай дзяржавы павінен быць аднаволены не інтарсам, дастойны нашай вялікай справы, марскі і акіяніскі флот.

Зваршчыны ў асноўным будаўніцтва падводнага флота, наша суднабудаўнічая прамысловасць шырока разгарнула будаўніцтва сучасных падводных караблёў.

Пачынаючы Камітэт ВКП(б) і Урад ухвалілі велізарную ўвагу адстагую магутнага марскога і акіяніскага флота. Таварыш Сталін асабліва займаеца пытаннем будаўніцтва флота.

З пачатку трэцяга пяцігоддзя суднабудаўнічая прамысловасць СССР прыступіла да ажыццяўлення праграмы будаўніцтва вялікага флота.

У сучасны момант суднабудаўнічая прамысловасць нашай краіны змагаецца за тое, каб выйсці ў 1942—43 годзе на адно з пераважных месцаў у свеце па танажы і колькасці штытоў звазавых караблёў.

Сучасны баявы караблёў — гэта адно з найбольш складаных інжынерных пабудоў. Як у мастоў, у ім адбываецца ўзаемадзейнасць тэхнікі і культуры. На прыёме ў Брэскі ў часці Дня Ваенна-Марскога Флота Саюза ССР 27 ліпеня 1939 года таварыш Сталін гаварыў:

«Саветскае суднабудаўніцтва — гэта сённяшні дзень нашай індустрыі, і яе паспехі мы ўжо прымыклі вымярляць па такіх пераважных галінах прамысловасці, як наша саветскае суднабудаўніцтва».

Будаўніцтва сучасных баявых караблёў магчыма толькі на базе высока развітай індустрыі. У выніку перамоў сталініскіх пяцігодкаў наша краіна мае сваю чорную і каларовую металургію, свае машынабудаўніцтва, сваю электратэхніку, сваю прамысловасць прадметаў узабраяння і многа іншае ў пачувае караблёў. Гэты ўдзельнічаюць у пабудове караблёў, толькі на базе ўсебакова развітай прамысловасці магца быць паставлена задача будаўніцтва вялі-

кіх сучасных падводных караблёў. Пабудова такіх караблёў магчыма толькі пры найвышэйшай самага шырокага кваліфікацыя суднабудаўнічых заводаў са шматлікімі і шматлікімі галінамі прамысловасці.

У пабудове вялікіх караблёў у Англіі прымаў ўдзел да 400 заводаў. У СССР няма амаль ні аднаго галіны прамысловасці, якая-б не ўдзельнічала ў пабудове вялікага флота.

3 год у год расце саветскае суднабудаўнічая прамысловасць, павялічваецца аб'ём яе вытворчасці.

Важнайшай задачай саветскага суднабудаўніцтва з'яўляецца скарачэнне тэрмінаў пабудовы караблёў. Ключ да вырашэння гэтай задачы — у смялым уяўленні найвышэйшых тэхналогіі і механізацыі суднабудаўнічых работ.

Адным з асноўных паказчыкаў росту суднабудаўнічай прамысловасці за апошні год з'яўляецца павелічэнне прадукцыйнасці працы. У 1939 годзе ў параўнанні з 1938 г. сярэдняя выпрацоўка на аднаго рабочага вырасла на 33,7 проц., а ў першым паўгоддзі 1940 года ў адноснах да мінулага года — на 27,3 проц.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР «Аб пераходзе на васьмігадзінныя рабочы дзень, на самідзённыя рабочы тыдзень і аб забароне самавольнага пакідання рабочымі і служачымі прадпрыемстваў і устаноў» ўспрымаў работнікамі суднабудаўнічай прамысловасці з вялікім адраўненнем. Новы закон забяспечыць хуткія тэмпы будаўніцтва вялікага марскога і акіяніскага флота нашай краіны. З уняўдэннем мы прымаем за выкананне больш напружанай праграмы другога паўгоддзя.

Саветскі народ пад кіраўніцтвам большэпшчай партыі і саветскага ўрада, пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна будзе і пабудуе на страх ворагам магутны марскі і акіяніскі флот нашай радзіны.</

Зводка Наркамзема БССР

ходзе сельскагаспадарчых работ і ўвазленні правільных севаабаротаў у калгасах рэспублікі на 10 ліпеня 1940 года

(у працентах да плана)

ОБЛАСТІ і РАЁНЫ	Планы па вытворчасці			Адрамантавана камбайнаў МТС			Увазленне правільных севаабаротаў	Увазленне правільных севаабаротаў					
	Пшэніцы	Сячвалы і іншыя зерныя	Зялёнага сіласнага мена	Камбайнаў	Выгушчальнікаў	МТС							
Беларуская	88,5	29,7	24,0	85,7	86,9	22,8	Магілёўскі	96,9	29,6	2,4	20,0	56,7	33,4
Віцебская	104,8	42,8	0,9	100,0	100,0	9,1	Менска-Маскоўскі	93,8	33,8	27,5	50,0	81,8	23,6
Гомельская	87,5	31,0	23,8	—	85,7	21,2	Прыпяцкі	92,5	45,0	7,9	100,0	85,8	16,0
Мінская	81,8	22,2	25,4	—	77,8	5,2	Хойніцкі	84,2	28,8	—	133,3	57,1	50,0
Пінская	84,4	18,0	22,0	—	100,0	28,6	Чавускі	109,0	28,6	8,9	200,0	57,9	26,6
Слуцкі	91,8	34,1	33,1	—	100,0	22,8	Чэрвеньскі	95,5	32,7	2,7	100,0	42,9	27,5
Шчучынскі	82,1	14,9	3,1	—	66,7	23,2	Чырвонаяволяскі	108,4	26,4	—	300,0	160,0	20,0
Жэнеўскі	68,6	25,5	44,3	—	88,9	22,2	Шклоўскі	113,5	47,0	3,2	100,0	60,0	50,0
Ленінградская	94,2	38,6	51,7	—	100,0	32,0	Мінская	97,8	56,5	1,0	131,6	65,1	32,4
Полоцкая	86,3	30,4	12,7	—	66,7	46,0	Барысаўскі	102,5	50,0	—	200,0	53,9	34,0
Смаленская	100,0	39,0	54,6	—	77,8	40,8	Васільскі	75,8	22,3	—	—	85,7	34,6
Талочынскі	72,2	27,9	39,0	—	100,0	21,6	Гродніцкі	107,0	66,8	—	50,0	54,5	66,8
Удзельніцкі	81,5	26,1	28,5	—	37,5	16,6	Заслаўскі	108,4	51,2	—	150,0	100,0	—
Хвостыцкі	99,9	41,5	6,9	—	100,0	26,0	Заслаўскі	100,3	68,7	—	125,0	88,5	—
Ясельскі	88,7	33,9	19,5	—	100,0	31,5	Копыльскі	103,1	39,7	3,2	—	75,0	31,2
Ясельскі	90,5	19,1	20,0	—	83,3	20,0	Друцкі	84,6	63,8	—	100,0	50,0	27,5
Ясельскі	89,8	31,9	39,4	100,0	100,0	3,9	Лясны	70,1	62,2	—	—	77,8	33,3
Ясельскі	87,5	15,3	26,9	—	50,0	—	Мінскі	100,2	90,3	—	125,0	90,9	117,2
Ясельскі	103,6	44,5	4,0	100,0	64,3	23,4	Пастоліцкі	100,7	46,2	—	—	66,7	36,0
Ясельскі	101,6	33,5	41,4	—	100,0	42,3	Слуцкі	132,7	71,0	7,1	100,0	88,9	—
Ясельскі	80,4	39,2	25,5	—	100,0	30,8	Слуцкі	103,3	73,4	—	150,0	47,8	28,6
Ясельскі	76,4	41,3	20,0	100,0	89,8	28,6	Смаленскі	94,7	11,6	—	500,0	69,2	5,1
Ясельскі	58,8	46,5	25,3	100,0	114,3	37,5	Ружанскі	103,4	52,3	—	33,3	17,6	34,2
Ясельскі	96,1	47,1	35,7	100,0	100,0	35,2	Старавіцеўскі	83,6	79,0	—	500,0	66,7	15,0
Ясельскі	69,6	32,3	3,6	200,0	77,8	16,6	Старавіцеўскі	96,1	63,1	—	100,0	54,5	19,4
Ясельскі	81,9	57,3	35,3	100,0	166,7	—	Старавіцеўскі	86,0	71,0	—	50,0	30,7	—
Ясельскі	67,3	29,0	4,4	100,0	88,9	47,8	Старавіцеўскі	96,1	27,8	10,2	100,0	66,7	25,0
Ясельскі	99,8	35,6	13,7	100,0	70,0	27,2	Старавіцеўскі	108,3	41,1	—	—	22,2	42,1
Ясельскі	85,3	39,7	4,2	100,0	85,8	27,2	Старавіцеўскі	108,2	74,6	—	200,0	77,8	—
Ясельскі	61,8	51,4	37,4	100,0	100,0	—	Старавіцеўскі	110,2	48,6	—	125,0	79,3	60,6
Ясельскі	74,0	42,7	—	100,0	70,0	30,0	Палеская	59,4	48,3	27,5	111,1	116,7	13,0
Ясельскі	83,8	39,5	19,8	100,0	90,9	41,1	Брагінскі	81,8	42,1	33,3	200,0	57,1	27,7
Ясельскі	79,1	44,2	37,7	100,0	100,0	30,6	Брагінскі	58,8	29,3	32,1	—	133,3	40,0
Ясельскі	82,6	55,2	50,7	100,0	85,7	46,6	Лельчыцкі	38,4	59,1	5,1	50,0	125,0	12,5
Ясельскі	65,6	40,6	44,7	—	72,7	25,0	Лельчыцкі	36,8	51,2	21,3	200,0	112,5	8,3
Ясельскі	92,5	45,8	8,0	200,0	80,0	6,2	Лельчыцкі	64,2	56,5	46,4	—	150,0	8,3
Ясельскі	38,6	4,2	—	100,0	100,0	25,0	Лельчыцкі	48,1	57,6	26,8	—	200,0	23,1
Ясельскі	97,1	36,0	12,3	85,7	67,4	31,0	Лельчыцкі	55,4	52,3	32,1	—	150,0	12,5
Ясельскі	140,4	99,4	65,8	—	80,0	33,3	Лельчыцкі	55,6	57,7	32,7	100,0	150,0	—
Ясельскі	103,9	48,2	4,6	—	55,6	47,0	Лельчыцкі	79,1	77,6	60,3	—	100,0	8,3
Ясельскі	91,6	61,0	22,8	100,0	100,0	43,7	Лельчыцкі	60,1	34,2	17,0	100,0	100,0	—
Ясельскі	104,0	41,0	35,6	50,0	116,7	18,5	Лельчыцкі	73,9	66,7	28,9	—	125,0	42,8
Ясельскі	87,7	29,9	3,6	100,0	106,2	28,0	Лельчыцкі	55,0	35,8	19,5	100,0	128,6	6,2
Ясельскі	111,1	42,1	7,4	100,0	70,6	26,6	Лельчыцкі	66,7	52,3	23,2	—	150,0	—
Ясельскі	81,3	21,7	4,2	—	75,0	60,0	Лельчыцкі	55,6	44,1	49,9	—	66,7	7,7
Ясельскі	73,8	24,1	12,8	33,3	52,4	21,4	Лельчыцкі	78,8	36,8	22,2	—	85,7	—
Ясельскі	80,1	50,9	7,2	100,0	25,0	10,0	Лельчыцкі	66,5	37,6	13,0	200,0	116,7	20,0
Ясельскі	92,1	2,3	—	66,7	27,5	36,0	Лельчыцкі	32,5	44,9	—	—	140,0	—
Ясельскі	100,8	54,4	2,1	—	61,6	41,6	Усега па БССР	87,8	41,6	15,9	105,0	78,6	27,7
Ясельскі	106,3	25,7	12,9	150,0	100,0	25,0	Было на 1/VI-40 г.	81,6	13,8	7,8	77,5	62,6	22,4
Ясельскі	101,7	31,0	14,5	100,0	33,3	28,6							

СПРАВАДЧАНА-ЗНАНАМІЧНЫ АДЗЕЛ І УПРАВЛЕННЕ ЗЕМЛЕУПАРАДКАВАННЯ НКЗ БССР.

ЗАВЯРШЫЦЬ ПАДРЫХТОЎКУ ДА ЎБОРКІ

Пры вялікай палітычнай актыўнасці працоўнага сялянства прайшла першая большавіцкая вясна ў Беларускай абласці. План вясновай сяўбы быў выкананы на 106 проц. Звыш 7 тысяч сялянскіх гаспадарак, аб'яднаных у 153 калгасы, дружна правялі вясняныя палавыя работы, па-гаспадарску арганізаваны дзяды па засевам.

З першых дзён свайго жыцця калгасы паказалі велізарную перавагу калектыву па выдзяненні гаспадары. Працоўнае сялянства зараз наглядна пераконваецца, што аб'яднанне ў сельскагаспадарчую арцель — гэта адзіны правільны шлях да заможнага і культурнага жыцця.

Упершыню безмясцяны і малазямельны сялянскі беспяцкі атрымаў зямлю. Дзяржава аказала былым батракам і бядняцка-серадзімкім гаспадаркам дапамогу насеннем і інвентарам. Было выдана 20.600 гектараў насення зернавых культур, 24.430 гектараў бульбы.

На прахліх і забалотаных землях у паўднёвых раёнах абласці сялянскія прыступкі да жыцця жыцця ў выбарчым парадку. Праз некалькі дзён паўднёвы масавы ўборка ва ўсіх раёнах.

Ін-жа падрыхтавана абласць да ўборкі ўраджаю і заготовка сельскагаспадарчых прадуктаў? Памятка заможнаму сялянству, многія кіравнікі самаўпэўнены, не пакладаліся аб свечасвай падрыхтоўцы да ўборкі ўраджаю.

Ва ўсіх раёнах абласці створаны першыя машына-трактарныя станцыі. Кіравнікі Гродзенскай, Пінскай і Валкаўскай МТС падрыхтавалі да ўборкі ўраджаю трактары і іншыя машыны, папаліліся аб вадах і іх расстановах. На жал, гэтага негэта сказаць аб падрыхтоўцы да ўборкі ўраджаю на іншых МТС. У большасці машына-трактарныя станцыі да гэтага часу не зможны рамонту трактараў, уборачных машын і інвентара. З 69 трактараў, падрыхтоўчаных да ўборкі ўраджаю, толькі 23. У такіх МТС, як Заблудзкая, Мольска-Сялецкая, Кольска-Сялецкая і Сялецкая, яшчэ не прыступілі да рамонту трактараў.

Не лепш у рамонце малагараў і лагавіц, перададзеных у карыстанне МТС. З 57 малагараў 27 яшчэ не адрамантаваны. Тое-ж можна сказаць і аб машынах і іншых прадметных сельскагаспадарчых і інвентарах.

Нама належнага парадку і ў рэалізацыі завезеных у вясняныя калгасы. Для калгасаў Беларускага раёна было заплацірана завезці 6 жніўня, але чамусьці іныя трапілі ў вясняны раён, куды завезена 12 тысяч машын.

Алеўшчэ пасеўная плошча ў Беларускай абласці належыць адпаведнаму сялянскім гаспадаркам. Гэта абавязвае абласныя і раённыя партыйныя, саветы і зямельныя органы правяць клопаты аб адпаведных мерах іх быцця і без страт уборачнага і выкарыстання свайго абавязанства перад дзяржавай. Але ў абласці наглядна бачна адносіны абласці арганізацыі ўборачных работ у адпаведным сектары. Многія партыйныя і саветыяныя работнікі разважаюць так: «Чаму мы трымаем аб адпаведнасці, ён і без нашай дапамогі правядзе ўборку». Гэтым і можна аб'ясніць той факт, што ў малявіцкіх сельскіх і вясняных таварыстваў нехаче кос, малаціў, бабак, сярпоў.

ВІСЕСК. (Нар. «Звязь»). Да паставінаў ЦК ВКП(б) і СНК СССР аб змяненні палітыкі заготовкаў і закупкі сельскагаспадарчых прадуктаў у Віцебскай абласці ўсяго 33 калгасы птушкафермы. Паставінаў рашэнне партыі і ўрада выклікала вялізарны энтузіязм сярод калгаснікаў абласці. За першыя тры дні часу паставінаў ЦК ВКП(б) і СНК СССР, у калгасах абласці арганізавана 561 птушкаферма, у якой налічваецца каля 49.000 кураў, качак, гусей і іншых птушак. У 635

У большасці раёнаў да гэтага часу не складзены канкрэтныя, прадуманыя планы ўборачных работ. У планах уборкі па калгасах Агульскага, Свіслацкага і Сялецкага раёнаў укажана толькі плошча засеваў, падлягаючых ўборцы. З гэтых планаў не відаць, як будзе расставлена рабочая і цагавая сіла, машыны і інвентар.

Не складаны рабочыя планы ўборкі і пераважна большасць машына-трактарных станцый.

Выключнае значэнне для поспеху ўборкі мае правільная арганізацыя працы. Між тым гэтай справе ў абласці не надаецца належнай увагі.

Ва многіх калгасах вытворчыя брыгады празмерна вялікія і не падстаўляюць са свайму складу, інаварыяцыя свечасвай арганізацыя працы.

У калгасах Свіслацкага, Кальнеўскага і іншых раёнаў не ўведзена індывідуальная дзяльнячына. Тут штодзённа ставіць палачку, незалежна ад таго, колькі і якую работу выканаў той ці іншы калгаснік. Няма патрэбы казкаваць, што гэта нагрузка толькі лодырам.

За апошні час у асобных месцах абласці масава-палітычная работа на сяле, што скарыстоўваюць у сваіх інтарэсах кулацкія і іншыя воражыя элементы.

Паўмесячна працоўныя сяляне з раздасцю сустрэлі паставіну партыі і ўрада аб змяненні ў палітыцы заготовкаў і закупкі сельскагаспадарчых прадуктаў, гэты часны выказанні сваё абавязанства перад сацыялістычнай дзяржавай.

Аднак, у абласці падрыхтоўка да заготовки сельскагаспадарчых прадуктаў ідзе адна нездаравыя. Да гэтага часу не закончана налічэнне і ўручэнне абавязанстваў на паставінаў сельскагаспадарчых прадуктаў. У разе месці папунчаны вялікія неаказаны і скажэнні.

У Валкаўскім раёне, напрыклад, пры налічэнні і ўручэнні абавязанстваў не ўлічаны 9 тысяч гектараў зямлі. Іншая картина атрымаецца ў Беларускай раёне. Тут вылічана абавязанстваў на 5 тысяч гектараў больш, чым ёсць ворыўнай зямлі ў раёне. У Сялецкім раёне пры налічэнні і ўручэнні абавязанстваў прапуніцы сільні 17 населеных пунктаў. Гэтым палітыкі аб'ясняюць неаказанасці ва ўручэнні і несур'ёзнасці адносіны асобных уладнаўчальных Наркамзема да такой адказнай дзяржаўнай работы, як вылічка і ўручэнне абавязанстваў.

Выключнае марудна ідзе будаўніцтва новых, рамонт і дэзінфекцыя старых складскіх памяшканняў. Кіравнікі абласной калгаснага Заготзятрыя тав. Вішнявоў праяўляюць сапраўды алімпійскі спякоты. Яго ніколі не хваляе, што Заготзятрыя не гатова да прыёму збожжа новага ўраджаю.

Склады Заготзятрыя і на палавіну не забяспечаны вагавай гаспадаркай, далёка не падаран штат вагаўшчыкоў, таксіроўшчыкаў, лабарантаў і касіраў.

Да пачатку масавай ўборкі і заготовкаў сельскагаспадарчых прадуктаў лічаныя ліні. Абавязак партыйных, саветскіх, зямельных і заготушчых органаў быстра выправіць памылкі ў рабоце, унаважыць ініцыятыву і палітычную актыўнасць працоўнага сялянства, узорна правесці ўборку ўраджаю і заготовкаў сельскагаспадарчых прадуктаў.

В. ФЕСЬКО.

НОВЫЯ ПТУШКАФЕРМЫ

ВІСЕСК. (Нар. «Звязь»). Да паставінаў ЦК ВКП(б) і СНК СССР аб змяненні палітыкі заготовкаў і закупкі сельскагаспадарчых прадуктаў у Віцебскай абласці ўсяго 33 калгасы птушкафермы. Паставінаў рашэнне партыі і ўрада выклікала вялізарны энтузіязм сярод калгаснікаў абласці. За першыя тры дні часу паставінаў ЦК ВКП(б) і СНК СССР, у калгасах абласці арганізавана 561 птушкаферма, у якой налічваецца каля 49.000 кураў, качак, гусей і іншых птушак. У 635

калгасах арганізаван вывад куранят наседкамі. Перадвыні раёнамі па развіццю калгаснай птушкагадоўлі з'яўляецца Мехэцкі раён, у якім арганізаваны 62 птушкафермы — 4.500 кураў, Аршанскі — 44 фермы, якія налічаюць звыш 8.000 кураў. Для задаловення патрб калгасаў у куранятах з будучага году колькасць інкубатарных станцый у абласці будзе павялічана. Новыя станцыі будуць арганізаваны ў Суражскім, Ленінскім і Дрысенскім раёнах.

СЕНАЎБОРКА ЗАЦЯГВАЕЦА

ЧЭРВЕНЬ. (Спец. нар. «Звязь»). Калямага горада шырока расквінуліся калгасныя лугі. Трава пвіне, яркія пачынаюць жаўнець. Але гэта менш за ўсё робіць кіравніцкую вясна «Стравы». У сваю логіка — цяпер прайшлі дажджы няправы права пасадзе.

Прыблізна такі-ж малюнак і ў сельска-мелі імені Фрунзе, Гродзенскага сельска-мелі. Тут толькі тры шты назва пачалі сьцьбу. На с

